



Паважаныя вучні!  
Запрашаем Вас!

16 сакавіка 2024г.

## Дзень працоўнага выхавання і прафесійнай арыентацыі

Мерапрыемства	Клас	Час правядзення	Месца правядзення	Адказныя
Гутарка “Як я дапамагаю маме”	1-4	10.00-11.00	класныя кабінеты	класныя кіраўнікі
Гульня-падарожжа “Прафесіі ад “А” да “Я”	1-4	11.00-12.00	актавая зала	Скерсь К.І., класныя кіраўнікі
Кіналекторый “Усе прафесіі важныя!”	1-4	12.00-13.00	актавая зала	Скерсь К.І.
Віктарына “Усе прафесіі важныя...”	5-7	10.00- 11.00	актавая зала	Скерсь К.І. класныя кіраўнікі
Гутарка з элементамі прэзентацыі “Кім я хачу быць?”	5-7	11.00-12.00	класныя кабінеты	класныя кіраўнікі
Завочнае падарожжа “Прафесіі нашых бацькоў”	5-11	12.00 -13.00	класныя кабінеты	класныя кіраўнікі
Круглы стол “Я выбіраю...”	8-11	10.00-11.00	класныя кабінеты	класныя кіраўнікі
Віктарына “Знатакі бяспечных паводзін”	8-11	11.00-12.00	класныя кабінеты	Скерсь К.І. класныя кіраўнікі
Акцыя “Дом без адзіноты”	8-11	13.00-14.00	аг. Путрышкі	Скерсь К.І.

**Час збору: 10: 00**

**Месца збору: класныя кабінеты**

Па ўсіх пытаннях звяртацца:

**Карына Іванаўна Скерсь – педагог-арганізатар (каб. № 32)**

